

Ад рэдакцыі

Мінуўшчына жыве ў вэрсіях. Дыстанцыя ёй надае нарасцьцяў — узвелічае або мізэрніць. Вэрсіі, угрунтаваныя на фактах, выпушчаных з забыцьця, дужаюцца міжсобку, прыціраюць, змагаюцца, урэшце, трывомфуюць адна над аднай...

У гэтым нумары «ARCHE» мы ўбачым знакі вайны. Перш за ўсё — адлеглай ад нас на 55 гадоў апошняй вайны на нашай зямлі. Навала зла, прынесенага ёю Беларусі, не дапускае розных ацэнак. Кожны тут ведае, дзе там было чорнае, а дзе — белае. Ня кожны, аднак, думае пра тое, як гэная вайна дзяліла беларусаў. На тых, што самі робяць выбар, і тых, чый выбар залежыць ад іншых, на тых, што ведаюць цану дыктату, і тых, што ад дыктату неаддзельныя, на тых, якія баяцца, і тых, якія б'юцца, на тых, якія ведаюць Бацькаўшчыну, і тых, якім за бацькаўшчыну цэлы съвет.

Сапраўдныя весткі з вайны разьвейваюць чорна-белую яснасцьць. Мы ў гэтым нумары хацелі найперш рэканструяваць «настрой часу». Настрой крывавага часу. Не замоўчаваючы ідэаліягічных забабонаў. Мы адшуквалі творы, якіх ня ведаем, пра вайну, якую ўрэшце мы ня ведаем. Прямеры, якую нам засланіў міт пра яе. Ёсьць там месца й нацыянальным ілюзіям людзей, якім выпала паспытаць чарговага чужынскага парадку. Былі ў іх тады рознабаковыя хаўрусы, зрываліся яны на імпэтныя прысяганыні, перапаўняліся ад авантурных ідэяў... Наўкола тым часам лілася кроў і варагоў, і сваіх — на вайне заўжды як на вайне. Цывілізацыйны камуфляж фашызму стракацеў мільёнамі загубленых жыцьцяў. Заходнія альянты заставаліся на Захадзе. Загасалі апошнія ілюзіі для Беларусі. Беларусь пасьля вайны канчаткова засталася на Ўсходзе... Чужым сэрцам санкцыянявалася, перасьцярожліва адмервалася нам прастора мысліць і снаваць вэрсіі — абдумваць сябе. Зыбіваючы заржавелыя замкі накінутых абменжаваньняў, мы ўзнаўляем факты і дапаўняем палітру. Мы шукаем спод тэмы, блізкай кожнаму з маленства — вялікая айчынная вайна.

Юрась Бушлякоў